



НЕ СУМУЙЦЕ — «КОНІК» ПРЫСКАКАЎ!

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

Давыд-гарадчукі ганаюцца сваёй традыцыяй, бо толькі ў іх захаваўся гэты незвычайны абрад. Летась «конікам» нарэшце быў нададзены статус дзяржаўнай культурна-гістарычнай каштоўнасці. А яе, каштоўнасць, аберагаюць звычайныя сем'і гараджан, якія дзесяцігоддзямі захоўваюць веру ў магічную сілу абраду. І адзін з такіх — род Кулагаў: чатыры сястры і два браты. Са сваімі мужамі і жонкамі, дзецьмі, пляменнікамі і ўнукамі яны рыхтуюць святочныя ўборы і вандруюць па вуліцах і дамах сваіх землякоў, дораць весялосць і добрыя пажаданні. Гэтым разам калядная ноч у Давыд-Гарадку віравала напоўніцу: гуртоў было хоць адбаўляй, але я «прыбіўся» да гурту Кулаг і назіраў, як няўрымслівыя гарадчукі спяваюць пракаветныя калядныя песні, віртуозна іграюць на гармоніках, жвава танцуюць. Мне было дазволена ўбачыць і таямніцу падрыхтоўкі і прымеркі маскарадных масак і касцюмаў. Гэта было неверагодна — нават не верыцца, што ў звычайных людзей, заклапочаных жыццём і цяжкай працай на зямлі, такая неспатольная прага да мастацтва і творчай фантазіі. На здымках добра відаць, як ідзе падрыхтоўка і калядаванне вядомага і любімага ў гарадку гурту.

Анатоль КЛЯШЧУК,
фота аўтара.

Столінскі раён.

Больш фота глядзіце
на сайце «Звезды».

